

ГІСТОРЫЯ

ДА ДНЯ ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ

УДК 947(470)«1941/1942»

А.А. Крыварот,

старши выкладчык кафедры палітологіі і права БДПУ

СУМЕСНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ПАРТЫЗАНСКІХ СІЛ БЕЛАРУСІ І РСФСР НА АКУПАВАНай ГІТЛЕРАЎЦАМІ САВЕЦКАЙ ТЭРЫТОРЫІ (ЧЭРВЕНЬ 1941 – САКАВІК 1942 г.)

Сусветна вядомы ўклад савецкага партызанскага руху ў перамогу над германскім фашызмам. Ва ўмовах акупацыі і барацьбы з гітлераўскім захопнікамі партызанская сілы Беларусі ўзаемадзейнічалі з партызанскімі фарміраваннямі іншых рэспублік СССР. Асаблівае месца займала баявое супрацоўніцтва з расійскімі партызанамі, якое было самым маштабным па колькасці разам створаных новых партызанскіх адзінак, эффектыўнасці сумесна нанесеных удараў па камунікацыях праціўніка і яго гарнізонах, значнасці праведзеных аперацый супраць карных экспедыцыяў.

Баявая садружнасць беларускіх і расійскіх партызан у 1941 – пачатку 1942 г. знайшла сваё пэўнае адлюстраванне ў савецкай і постсавецкай гісторыяграфіі [4–5; 7; 32–33; 39; 48–50; 52]. Аднак змешчаны ў публікацыях матэрыял аб арганізацыйных і баявых контактах партызан суседніх рэспублік у гэтым найбольш складаны і неспрыяльны для партызанскага руху перыяд патрабуе дапаўнення і належнага абагульнення. Пры падрыхтоўцы артыкула былі выкарыстаны ўжо вядомыя звесткі аб узаемадзеянні беларускіх і расійскіх партызан, а таксама ўведзены новыя з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь.

Арганізацыйнае ўзаемадзеянне беларускіх і расійскіх партызан у чэрвені 1941 – сакавіку 1942 г. было найперш скіравана на фарміраванне і ўмацаванне атрадаў. На акупаванай тэрыторыі заходніх абласцей РСФСР такое супрацоўніцтва пачалося з восені 1941 г. і было абумоўлена тым, што праз расійскія рэгіёны па розных прычынах перамяшчаліся ў бок лініі фронту партызанская атрады і групы з Беларусі. Усяго, паводле падлікаў, адтуль у адзначаны перыяд перабралася на акупаваную тэрыторыю РСФСР і ўдзельнічала ў барацьбе супраць гітлераўскіх акупантаў больш за 14 партызанскіх падраздзяленняў.

Наибольшая іх колькасць размясцілася ў Арлоўскай вобласці, дзе беларускія атрады і

групы ўступалі ў арганізацыйныя контакты з мясцовымі партызанамі, стваралі новыя атрады ці ўмацоўвалі ўжо дзеючыя. Беларуская група палітрука В.Р. Бойкі на тэрыторыі Наўлінскага раёна аб'ядналася ў атрад з мясцовай групай Ф.Е. Стральца. Актыўна дзеянічаў у арганізацыйным плане на тэрыторыі названага раёна работнік Пінскага абкаму КП(б)Б Ц.А. Міроненка, які з акружэнцаў і жыхароў вёскі Глыбочки ў канцы 1941 г. асабіста стварыў і ўзбройў атрад «Народны мсціўца» колькасцю 35 чалавек, а ў лютым 1942 г. прымаў актыўны ўдзел у фарміраванні атрада «Жалязняк» у раёне вёскі Аleshанка і стаў яго камісарам. Беларускія атрады і групы пад камандаваннем старшага лейтэнанта А.М. Яроміна, старшага палітрука Карагіна, лейтэнанта Н.В. Кулікова на тэрыторыі вобласці колькасна выраслі дзякуючы мясцовым патрыётам [5, с. 344; 9, л. 5–7; 23, с. 73; 42, с. 204; 43, с. 576; 45 с. 248; 49, с. 37; 50, с. 230–233].

З кастрычніка 1941 г. і да пачатку 1942 г. некалькі партызанскіх груп Віцебшчыны з-за праследавання з боку карнікаў былі вымушаны перайсці на тэрыторыю Смаленскай вобласці, дзе сумесна з мясцовым партыйна-савецкім актывам займаліся арганізацый партызанскага руху. Багушэўскі атрад папаўняў свой склад жыхарамі Касплянскага, Прачысцінскага, Слабадскага, Панізайскага раёнаў. Атрад Я.М. Дзюрбы ва Усвяцкім раёне аб'яднаў вакол сябе дзве мясцовыя групы і вырас амаль да 100 чалавек. У снежні 1941 г. ініцыятыўная група гэтага атрада арганізавала з разрозненых груп ваенных і мясцовых камуністаў атрад колькасцю 50 чалавек. Беларускія атрады М.І. Дзячкові і М.П. Шмырова, шмат у чым дзякуючы падтрымцы патрыётаў Смаленскай вобласці, пераадолелі цяжкасці канца 1941 г. і захавалі сваё арганізацыйнае ядро. Група партызан на чале з М.І. Дзячковым стварыла ва Усвяцкім раёне партызанскі атрад, які дзеянічаў да пры-

ходу Чырвонай Арміі. Група Піліпчука з атрада М.Ф. Шмырова на тэрыторыі Смаленшчыны ўлілася ў атрад С.У. Грышына, а група Р.У. Шкреды ў студзені 1942 г. ва Усвяцкім раёне дзеянічала ў складзе мясцовага атрада [8, л. 33, 35; 15, л. 18–21; 16, л. 17–18; 17, л. 8; 19, л. 209; 26, л. 653; 28, л. 53; 29, л. 169; 30, л. 13; 36, л. 18; 49, с. 26; 50, с. 235–237].

У розных формах адбывалася арганізацыйнае ўзаемадзеянне партызан Беларусі і Калінінскай вобласці. Партызанская група Себежскага раёна на чале з С.Б. Майсеенкам папаўнялася патрыётамі з Асвейшчыны і ў пачатку студзеня 1942 г. аформілася ў атрад. У сакавіку 1942 г. па ініцыятыве С.Б. Майсеенкі на тэрыторыі Асвейскага раёна быў створаны беларускі атрад «Дубняка», аснову якога складала мясцовая моладзь на чале з П.М. Машэравым і С.Б. Пятроўскім. На працягу лютага – сакавіка 1942 г. з жыхароў Пустошкінскага раёна Калінінскай вобласці і Расонскага Віцебскай вобласці быў створаны атрад пад камандаваннем Антоненкі. Арганізацыйныя контакты беларускіх і калінінскіх партызан прайдзяліся і ў форме папаўнення патрыятычнымі групамі ўжо дзеючых атрадаў. Атрад імя В.П. Чкалава (камандзір С.Д. Пенкін), сфарміраваны армейскім палітадзелам на Пскоўшчыне, пры заходжанні ў Расонскім раёне летам – восенню 1941 г. уключыў у свой склад некалькі патрыятычных груп. Група В.В. Шчарбіны падчас руху з поўдня Віцебшчыны да лініі фронту 10 студзеня 1942 г. у Тараpecкім раёне (РСФСР) увайшла ў склад мясцовага атрада. У пачатку вясны 1942 г. члены патрыятычных груп Невельскага раёна (РСФСР) уліліся ў партызанскі атрад Расонскага раёна на чале з Р.А. Ахоціным [1, л. 9; 5, с. 336; 38, л. 1–6; 43, с. 206, 366; 46, с. 48; 47, л. 56; 49, с. 17–18].

Па падліках, з удзелам партызанскіх фарміраванняў, якія перамясціліся з акупаванай тэрыторыі БССР у суседнія вобласці РСФСР у 1941 – пачатку 1942 г. і там уступілі ў арганізацыйныя контакты з мясцовымі партызанамі, было створана пяць атрадаў. Акрамя таго, чатыры беларускія групы ўвайшлі ў склад расійскіх атрадаў, а беларускія падраздзяленні П.С. Гапонцева, Я.М. Дзюрбы, А.М. Яроміна, Карагіна, Н.В. Кулікова на расійскай тэрыторыі ўключылі ў свае шэрагі мясцовых жыхароў. Такія арганізацыйныя контакты, безумоўна, садзейнічалі пашырэнню партызанскага руху ў заходніх абласцях РСФСР. Неабходна адзначыць, што большасць партызанскіх груп, якія перамясціліся з Беларусі, былі ў камплектаваны пераважна партыйнымі актыўістамі і ваеннаслужачымі-акружэнцамі, што спрыяла ўмацаванню кадрамі партызанскіх сіл, найперш Арлоўшчыны і Смаленшчыны. Заўважым, што з 14 атрадаў і груп, якія ў названы перыяд вымушаны былі перабрацца

ў заходнія вобласці РСФСР, назад на акупаваную тэрыторыю БССР вярнуліся толькі тры.

На тэрыторыі Беларусі ў 1941 г. у выніку ўзаемадзеяння мясцовых і патрыятычных груп заходніх абласцей РСФСР быў сфарміраваны адзін атрад. У верасні на тэрыторыі Клімавіцкага раёна пад кіраўніцтвам камандзіра 110-й стралковай дывізіі палкоўніка В.А. Хлебцева аб'ядналіся ў партызанскае падраздзяленне групы ваеннаслужачых-акружэнцаў, партыйна-савецкія работнікі раёна і Смаленскай вобласці. Атрад, які налічваў каля 170 чалавек, да снежня 1941 г. дзеянічала ў Магілёўскай і Смаленскай абласцях, а затым выйшаў за лінію фронту [4, с. 115; 6, с. 124; 24, л. 67–68; 43, с. 597].

Летам 1941 г. па лініі Ваенных саветаў, штабоў і паліторганаў структур РСЧА з прыфронтавой паласы на акупаваную тэрыторыю БССР закідваліся падраздзяленні, якія для выканання задач камандавання ўступалі ў арганізацыйнае ўзаемадзеянне з мясцовымі партызанамі. Атрад палітадзела 13-й арміі на чале з малодшым лейтэнантам І.Ф. Бяляевым у жніўні – пачатку верасня 1941 г. на тэрыторыі Багушэўскага раёна часова аб'яднаўся для сумесных дзеянняў з мясцовымі партызанскімі групамі А.К. Стэльмаха і капітана П.С. Гапонцева. Група Ваеннага савета Заходняга фронту старшага лейтэнанта М.А. Галоўкіна аб'ядналася з Петрыкаўскім атрадам В.І. Гардзіенкі і правяла некалькі паспяховых аперацый. Група штаба Заходняга фронту старшага лейтэнанта Р.В. Пыжова ў пачатку верасня 1941 г. устанавіла сувязь з партызанамі ў Асіповіцкім раёне. Паміж армейскай і мясцовымі групамі ўстанавілася баявое ўзаемадзеянне. Фактычна гэта была адна баявая адзінка, але арганізацыйна неаформленая, таму што групы з прычыны канспірацыі былі вымушаны дысліцаўрацца асобна [10, л. 34–35; 11, л. 18, 20; 14, л. 4; 25, л. 78–79; 27, с. 16–20; 32, с. 49; 33, с. 40; 43, с. 555; 44, л. 53; 50, с. 103; 52, 31–33].

З канца лета 1941 г. на акупаваную тэрыторыю БССР для разгортання партызанскае барацьбы сталі закідвацца спецпадраздзяленні з Масквы. Так, камсамольская група № 36 Ф.Е. Літвінава, якая была дэсантавана 28 жніўня 1941 г. у раён Узды Мінскай вобласці, аб'ядналася ў атрад з групай акружэнцаў 163-га артылерыйскага палка 64-й стралковай дывізіі. Камандзірам быў выбраны Ф.Е. Літвінай, а камісарам – ваеннаслужачы палка С.К. Мішчанка. У канцы восені атрад перайшоў у Клімавіцкі раён, дзе на працягу снежня 1941 – пачатку 1942 г. папоўніўся мясцовымі групамі. На поўдні Віцебшчыны з трэцяй дэкады верасня 1941 г. разгарнуў дзеянісць дэсантны атрад ГРУ ГШ на чале з Р.М. Ліньковым. У першай палове кастрычніка камісар гэтага падраздзялення

Д.І. Кеймах стварыў атрад з жыхароў вёсак Вялікая Ведрань, Пуські, Слабада Чашніцкага раёна, а лейтэнант А. Калінін з невялікіх мясцовых груп сфарміраваў першы атрад у Бешанковіцкім раёне. У лістападзе маёр А.П. Брынскі арганізаваў і ўзначаліў атрад у Сталбецкім лесе каля вёскі Сыманавічы. У пачатку лютага 1942 г. Р.М. Лінькоў накіраваў у Чашніцкі, Халопеніцкі і Лепельскі раёны ініцыятыўныя групы для фарміравання новых атрадаў шляхам правядзення ў вёсках мабілізацыі, найперш сярод былых ваеннаслужачых [2, л. 221; 3, с. 41, 53, 73, 100–108, 111; 20, с. 55–56; 31, с. 103, 105, 114–117, 131; 37, л. 221; 40, с. 124; 41, с. 327–328; 49, с. 36; 50, с. 218–219, 220–222].

З падраздзяленняў НКУС СССР, перакінутых на ўсход Беларусі ў першы ваенны год, з мясцовымі партызанамі ў арганізацыйным пла не ўзаемадзейнічаў атрад Д.М. Мядзведзева. На працягу кастрычніка 1941 г. пры правядзенні аперацыі у Магілёўскай вобласці чэкісты дзейнічалі аб'яднана з клімавіцкім, касцюковіцкім, хоцімскімі партызанамі і групай А.Л. Генькіна. У лістападзе 1941 г. Д.М. Мядзведзеў далучыў да свайго падраздзялення групу партызан, якая пасля распаду Кармянскага атрада разам з ваеннаслужачымі-акружэнцамі прабіралася ў бок лініі фронту [18, л. 120–121; 50, с. 234].

Падлічана, што падраздзяленні з савецкага тылу ў 1941 г. стварылі на тэрыторыі Беларусі разам з мясцовымі групамі 4 атрады (Ф.Е. Літвінава, А. Калініна, Д.І. Кеймаха, А.П. Брынскага). Усяго ў заходніх абласцях РСФСР і ў акупаваных усходніх рэгіёнах БССР у 1941 – пачатку 1942 г. у выніку ўзаемадзяяння было арганізавана 10 атрадаў. Нягледзячы на тое, што сумесная дзейнасць беларускіх і расійскіх партызан па фарміраванні атрадаў у 1941 – пачатку 1942 г. насіла эпізадычны характар і залежала ад бягучай баявой абстаноўкі, яна аказала прыкметны ўплыў на разгортванне партызанска га руху ў некаторых раёнах Арлоўскай, Віцебскай і Смаленскай абласцей. Акрамя таго, адзначым, што прыбыцце на акупаваную тэрыторыю Беларусі дыверсійна-разведвальных груп з Вялікай зямлі ва ўмовах складанай сітуацыі на фронце і імклівага наступлення войск праціўніка ў глыб тэрыторыі СССР з'яўлялася важным фактам маральнай падтрымкі барацьбы партызан супраць акупантаў і падмогай мясцовым актывістам па ўключэнні насельніцтва, найперш ваеннаслужачых-акружэнцаў, ва ўзброенную барацьбу супраць захопнікаў.

У першыя месяцы вайны пачало разгортвацца баявое ўзаемадзяянне беларускіх і расійскіх партызан. З ліпеня 1941 г. на акупаваную тэрыторыю Беларусі сталі закідвацца атрады і групы для выканання задач па вывадзеніі са строю тылавых аб'ектаў ворага і запавольвання яго руху на ўсход. Асобныя з такіх

падраздзяленні ў раёнах свайго базіравання ўстанаўлівалі контакты з мясцовымі партызанамі і разам наносілі ўдары па камунікацыях ворага. Адна з першых сумесных дыверсій была праведзена групай Заходняга фронту Р.В. Пыжова і партызанская групай Асіповіцкага раёна (камандзір М.П. Карабеў). У ноч на 5 кастрычніка 1941 г. на участку Талька – Вярэйцы чыгункі Мінск – Бабруйск партызаны падарвалі воінскі эшалон з аблундзіраваннем і харчаваннем для арміі групы «Цэнтр», што вялі наступленне на Москву, а таксама знішчылі 2 масты праз раку Свіслоч. У выніку рух па чыгунцы і шашы Мінск – Бабруйск спыніўся на некалькі сутак. У пачатку кастрычніка 1941 г. атрад НКУС СССР Д.М. Мядзведзева пры ўзделе хоцімскіх, касцюковіцкіх і клімавіцкіх партызан падарваў чыгуначны мост праз раку Бесядзь і разбіў эшалон на ўсход ад станцыі Бялынкавічы на участку Крычаў – Унеча, з-за чаго дарога была выведзена са строю на некалькі дзён. На гэтай жа лініі 110-ы асобны атрад В.А. Хлебцава ў верасні – лістападзе пусціў пад адхон 4 эшалоны з боепрыпасамі і жывой сілай праціўніка, падарваў чыгуначны мост і 4 масты на шашэйных дарогах. Маскоўская група Ф.Е. Літвінава ў верасні – кастрычніку 1941 г. разам з мясцовай групай С.К. Мішчанкі на лініі Мінск – Бабруйск пусціла пад адхон эшалон праціўніка, падарвала 3 паравозы і 19 вагонаў з боепрыпасамі. У канцы 1941 – пачатку 1942 г. атрад ГРУ ГШ Р.М. Лінькова і мясцовыя партызаны падарвалі 4 эшалоны на лініі чыгункі Маладзечна – Полацк [4, с. 147–148; 5, с. 344; 7, с. 199–200; 12, л. 194; 13, л. 120; 21, с. 57; 27, с. 20, 22; 41, с. 327–328; 49, с. 36; 50, с. 218–219].

Аб'ектамі сумесных удару партызан становіліся таксама водныя шляхі, шашэйныя і грунтавыя дарогі. У верасні 1941 г. група Заходняга фронту М.А. Галоўкіна і Петрыкаўскі партызанска атрад В.І. Гардзіенкі знішчылі на Прыпяці нямецкі параход з грузам для фронту і мотакацер, з-за чаго гітлерайцы спынілі на пэўны час рух па рацэ і сцягнулі ў Петрыкаў бронекацеры для барацьбы з партызанамі. У верасні – пачатку кастрычніка 1941 г. група РСЧА М.І. Кавалёва сумесна з групай байцоў-акружэнцаў наносіла ўдары па участку чыгункі Крынкі – Забалоцінка, а таксама разам з групай А.А. Няхаева з вёскі Сімакі правяла некалькі дыверсій на шашэйных дарогах у Сенненскім раёне. У канцы кастрычніка – лістападзе 1941 г. атрадам ГРУ ГШ Р.М. Лінькова і партызанскімі групамі Чашніцкага раёна былі разбураны невялікія масты праз раку Эса і на грунтавых дарогах Бягомль – Лепель, Талачын – Бешанковічы; Краснаполкі – Дабрамыслі [2, л. 211; 3, с. 48–51; 4, с. 148; 10, л. 34; 11, л. 18–19; 21, с. 56; 25, с. 78–79; 31, с. 114–116, 145; 50, с. 219–220].

З восені 1941 г. сумесныя ўдары па камунікацыях наносіліся і на акупаванай тэрыторыі РСФСР. Так, 13 лістапада беларуская група В.Р. Бойкі сумесна з мясцовай групай Зенчыка падарвала паравоз каля раз'езда Гаражанка Суземскага раёна Арлоўскай вобласці. Са снежня 1941 г. і да пачатку лютага 1942 г. групы В.Р. Бойкі і арлоўскіх партызан Ф.Е. Стральца, аб'яднаныя ў атрад, пусцілі пад адхон 2 эшалоны з жывой сілай і тэхнікай, разабралі 2 масты, разграмілі станцыю Палужжа. У выніку ўмела праведзенага бою партызанамі беларускага атрада М.В. Кулікова і атрада Жукоўскага раёна супраць акупантаў каля вёскі Грышына Слабада ў канцы 1941 г. на аэрадроме Алсуф'ева згарэла 17 варожых бамбардзіроўшчыкаў [35, с. 186–187; 48, с. 235; 50, с. 231–233].

Адзначым, што ў 1941 – пачатку 1942 г. узаемадзеянне беларускіх і расійскіх партызан на камунікацыях праціўніка насіла эпізадычныя характар. Прыйчым большасць сумесных дыверсій была праведзена на ўсходзе Беларусі, дзе мясцовыя партызаны узаемадзеінічалі з чатырмі атрадамі РСЧА і адным НКУС СССР, а таксама з маскоўскай камсамольскай групай Ф.Е. Літвінава. Па нашых падліках, прыкладна кожны дзясятъ з падарваных эшалонаў на акупаванай тэрыторыі БССР у 1941 г. быў вынікам узаемадзеяння беларускіх і расійскіх партызан. Найбольш інтэнсіўна яно адбывалася ў верасні – каstryчніку 1941 г., калі ў тыле ворага актыўна дзеінічалі спеցгрупы, закінутыя з савецкага тылу па лініі РСЧА і НКУС СССР. Сумесныя баявыя аперацыі на камунікацыях у першы ваенны год не толькі зрывалі нямецкія дастаўкі на ўсходні фронт, але і садзейнічалі ўздыму маральнага духу насельніцтва, уключэнню яго ва ўзброеную барацьбу супраць ворага на акупаванай тэрыторыі.

У першы ваенны год партызанская атрады і групы праводзілі толькі эпізадычныя скарацечныя налёты на невялікія апорныя пункты праціўніка. У якасці прыкладу можна прывесці напад у пачатку верасня 1941 г. на райцэнтр Багушэўск мясцовых груп А.К. Стэльмаха і П.С. Гапонцева і атрада 13-й арміі малодшага лейтэнанта І.Ф. Бяляєва. Нападаўшыя колькасцю 30 чалавек знішчылі чатырох нямецкіх салдат і афіцэраў, 2 машыны з праціўнікам, што накіроўваліся ў дапамогу гарнізону. Паспяховай была таксама аперацыя, праведзеная 23 каstryчніка 1941 г. у райцэнтры Хоцімск пры ўдзеле атрада НКУС СССР Д.М. Мядзведзея і 2-га Хоцімскага атрада (камандзір Л.В. Казакоў). У выніку налёту, арганізаванага пад кіраўніцтвам камандзіра чэкісцкага падраздзялення, партызаны разграмілі нямецкую камендатуру і гарадскую тэлефонную станцыю, разбурылі маслазавод, спалілі мост праз раку Бесядзь, захапілі важныя

документы [4, с. 148–149; 5, с. 344; 22, с. 75; 34, с. 82; 50, с. 110–111].

На працягу 1941 – пачатку 1942 г. беларускія і расійскія партызаны таксама разгромілі на акупаванай тэрыторыі БССР і заходніх рэгіёнаў РСФСР некалькі ўчасткаў праціўніка ў вёсках і невялікіх мястэчках. Група партызан Асіповіцкага раёна і група РСЧА Р.В. Пыжова сумесна разбілі ў 1941 г. паліцэйскія пункты ў Градзянцы і Пагарэлым. У Петрыкаўскім раёне мясцовы атрад В.І. Гардзіенкі і група РСЧА М.А. Галоўкіна ў пачатку каstryчніка 1941 г. напалі на паліцэйскіх у вёсках Майсеевічы і Глінец. У канцы каstryчніка падраздзяленне В.Р. Бойкі і група Зенчыка, якая прыбыла з Бранскіх лясоў, знішчылі афіцэра і 21 салдата ў вёсцы Казловічы Глускага раёна, а ў лістападзе сумесна разграмілі роту немцаў. З другой паловы каstryчніка 1941 і да лютага 1942 г. Багушэўскі атрад на тэрыторыі Касплянскага, Панізоўскага, Прачысценскага і Слабадскага раёнаў Смаленскай вобласці пры дапамозе мясцовых патрыётаў ажыццяўляў напады на паліцэйскія участкі і валасныя управы, караў здраднікаў і правакатараў. Атрад Я.М. Дзюрбы, які перайшоў ва Усвяцкі раён з-пад Полацка, сумесна з мясцовымі партызанамі нападаў па паліцэйскія пункты. У пачатку студзеня 1942 г. група Р.У. Шкрэда з атрада М.П. Шмырова і Усвяцкі атрад разграмілі гарнізон праціўніка і управу ў вёсцы Барапавічы (РСФСР). У канцы 1941 г. атрад Ф.Е. Стральца, у які ўваходзіла група беларускіх партызан Р.В. Бойкі, разгроміў гарнізон у вёсцы Вострая Лука Арлоўскай вобласці [8 л. 35; 10, л. 35; 13, л. 120; 15, л. 20–21; 35, с. 186; 36, л. 19; 48, с. 234; 49, с. 26; 50, с. 231, 235–236; 51, с. 3].

Такім чынам, у названы перыяд баявое ўзаемадзеянне беларускіх і расійскіх партызан адбывалася на ўсходзе Беларусі і на тэрыторыі заходніх абласцей РСФСР. У ім галоўнае месца займалі ўдары па чыгуначных шляхах, якія дазвалялі зрывыць нямецкія пастаўкі жывой сілы і тэхнікі на ўсходні фронт, і тым самым аказваць дапамогу Чырвонай Арміі. Сумесныя баявыя аперацыі па ліквідацыі апорных пунктаў праціўніка, з аднаго боку, ускладнялі дзеінасць акупацийнага рэжыму, а з другога – пашыралі тэрыторыю, якую кантролівалі партызаны.

Літаратура і крыніцы

1. Автобіографические данные партизан отряда Ускова И.И., Шаповалова М.А., Серова А.А. // НА РБ. – Ф. 1450. – Вол. 4. – Спр. 72. – С. 1–11.
2. Беседа с командиром 1-й бригады особого назначения Бринским 6.07. 1943 г. // НА РБ. – Ф. 1450. – Вол. 4. – Спр. 365. – С. 211–216.
3. Бринский, А.П. По ту сторону фронта : записки партизана / А.П. Бринский. – Горький : Горьков. кн. изд-во, 1954. – 433 с.
4. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 3 т. / редкол.: И.М. Игнатенко [и др.]. – Минск : Беларусь, 1983–1985. – Т. 1. – 1983. – 591 с.

5. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 3 т. / Л.В. Аржаева [и др.]; редкол.: А.Н. Мацко [и др.]. – Минск : Беларусь, 1983–1985. – Т. 3. – 1985. – 531 с.
6. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): документы и материалы. В 3 т. – Минск : Беларусь, 1967–1982. – Т. 1. – 1967. – 744 с.
7. Гісторыя Беларускай ССР. В 5 т. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972–1975. – Т. 4. – 1975. – 640 с.
8. Дневник жизни и боевой деятельности п/отряда т. Шмырева М.Ф. с 5.7. 1941 г. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 638. – С. 26–35.
9. Докладная бывшего работника Пинского обкома КП(б)Б Мироненко Т.А. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 406. – С. 5–9.
10. Докладная Головкина // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 77. – С. 34–36.
11. Докладная Головкина // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 156. – С. 17–26.
12. Докладная записка командира партизанского отряда 210 Королева Н.Ф. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 10. – С. 191–196.
13. Докладная записка командира и нач. штаба отряда № 210 Королева и Сумченко от 3 августа 1942 г. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 10. – С. 120–123.
14. Докладная записка командира-комиссара 210 партизанского отряда Н.Ф. Королева от 3.08. 1942 г. // НА РБ. – Ф. 1450. – Вол. 4. – Спр. 125. – С. 4–6.
15. Докладная записка от секретаря Барановичского обкома КП(б)Б Чернышева В.Е. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 306. – С. 17–31.
16. Докладная записка Рябцева о действиях партизан в Витебской области // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 154. – С. 15–23.
17. Докладная записка секретарей Богушевского райкома КП(б)Б Стельмаха А.К., Макаренко П.П., Прохоренко Е.Н. о проделанной работе с 10.06. 1941 г. по 10.02. 1942 г. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 74. – С. 8–18.
18. Докладная записка Хусинского // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 9. – С. 120–121.
19. Докладная секретарю Витебского обкома КП(б)Б Стулову о деятельности партизанского отряда Захарова от 8.04. 1942 г. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 175. – С. 209–214.
20. Жиляннін, Я. Без ліній фронта / Я.А. Жиляннін, І.Б. Позняков, В.І. Лузгін. – Мінск: Беларусь, 1975. – 320 с.
21. Жиляннін, Я.А. Без ліній фронта / Я.А. Жиляннін, І.Б. Позняков, В.І. Лузгін. – 2-е изд., испр. и доп. – Мінск: Беларусь, 1979. – 382 с.
22. Зевелев, А.И. Ненависть, спрессованная в тол / А.И. Зевелев, Ф.Л. Курлат, А.С. Казицкий. – М.: Мысль, 1991. – 331 с.
23. Ильиных, И.А. Шестьсот дней в боях и походах / И.А. Ильиных. – Брянск : Брянск. рабочий, 1960. – 260 с.
24. Из докладной записи бывшего партизана-сотрудника НКВД Земского А.В. и Емельянова П.И. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 79. – С. 67–68.
25. Из докладной записи члена ВКП(б) Головкина М.А. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 79. – С. 78–79.
26. История 1-й Белорусской партизанской бригады (составлена 25.08. 1944 г.) // НА РБ. – Ф. 1450. – Вол. 4. – Спр. 16. – С. 650–713.
27. Королев, Н.Ф. Сыновья народа / Н.Ф. Королев. – Минск: Госиздат БССР, 1955. – 163 с.
28. Краткое описание возникновения, развития и боевой деятельности 2-й Белорусской п/бригады с 18.06. 1941 г. по 10.07. 1942 г. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 638. – С. 52–58.
29. Краткое описание истории 2-й Белорусской партизанской бригады им. П.К. Пономаренко // НА РБ. – Ф. 1450. – Вол. 4. – Спр. 22. – С. 168–279.
30. Краткое описание истории и боевой деятельности 2-й Белорусской партизанской бригады // НА РБ. – Ф. 1450. – Вол. 4. – Спр. 22. – С. 12–19.
31. Лін'ков, Г.М. Война в тылу врага / Г.М. Лін'ков. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1962. – 622 с.
32. Ліпіло, П.П. КПБ – организатор и руководитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / П.П. Ліпіло – Мінск: Госиздат БССР, 1959. – 260 с.
33. Літвін, А.М. Военно-оперативное руководство Компартии Белоруссии партизанским движением республики в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.): дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / А.М. Літвін. – Мінск, 1986. – 226 с.
34. Міхайлашев, Н.А. Буря гнева: записки чекиста / Н.А. Міхайлашев. – Мінск: Беларусь, 1971. – 255 с.
35. Міхайлов, Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Міхайлов. – 3-е изд., испр. – М.: Мол. гвардия, 1972. – 239 с.
36. О боевой деятельности Богушевского отряда // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 638. – С. 18–19.
37. Отчет о работе комиссара особого партизанского отряда Кеймака // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 175. – С. 221–223.
38. Отчет Щербины о работе в тыле врага от 7.02. 1942 г. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 158. – С. 1–6.
39. Павлов, Я.С. В супровом сорок первом / Я.С. Павлов. – Мінск: Беларусь, 1985. – 272 с.
40. Памяць : гіст.-дак. хроніка Бешанков. р-на / Беларус. Сав. Энцыкл. ; рэдкал.: І.П. Шамякін [і інш.]. – Мінск: БелСЭ, 1991. – 423 с.
41. Памяць : Клімав. р-н : гіст.-дак. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: І.А. Баршчоў [і інш.]. – Мінск : Універсітэцкае, 1995. – 646 с.
42. Памяць : Мсцісл. р-н : гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / рэдкал.: У.Л. Гасянкоў [і інш.]. – Мінск: Полымя, 1999. – 606 с.
43. Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941–июль 1944) / Манаенков А.Л [и др.]. – Мінск: Беларусь, 1983. – 765 с.
44. Письмо Ганенко от 26.07. 1941 г. // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 15. – С. 53–54.
45. Плечом к плечу: сб. док. о боевом содружестве трудящихся Брян., Гомельск., Чернигов. обл. в годы гражд. (1918–1920 гг.) и Великой Отеч. (1941–1945 гг.) войн. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1972. – 261 с.
46. Сарченко, Г.Ф. В строю бессмертных / Г.Ф. Сарченко. – Псков, 1964. – 276 с.
47. Сведения о деятельности отрядов на территории Россонского района // НА РБ. – Ф. 4. – Вол. 33а. – Спр. 176. – С. 55–59.
48. Советские партизаны: из истории партизанского движения в годы Великой Отечеств. войны: сб. ст. / ред. В.Е. Быстров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гослитиздат, 1963. – 799 с.
49. Филимонов, А.А. В едином боевом строю: о совместных действиях русских, белорусских, украинских, литовских, латышских, молдавских партизан / А.А. Филимонов, А.Д. Титов, Н.И. Эполетов. – Мінск, 2005. – 126 с.
50. Хацкевич, А.Ф. Становление партизанского движения в Белоруссии и дружба народов СССР / А.Ф. Хацкевич, Р.Р. Крючок. – Мінск: Наука и техника, 1980. – 320 с.
51. Цітоў, А. Баявое партызанскае братэрства / А. Цітоў // Віцебскі рабочы. – 1971. – 3 ліп. – С. 3.
52. Якубовский, Н.А. В тыл врага: помошь страны кадрами партизанскому движению Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / Н.А. Якубовский. – Мінск: Беларусь, 1979. – 175 с.

Summary

The article is devoted to show the joint operations of Belarusian and Russian partisan detachments in 1941 and in the beginning of 1942. The author highlights such lines of combat unity of partisans from neighboring republics as joint actions in organization and consolidation of partisan detachments, diversionary activity at the enemies' communications, and attacks on the enemies' bases. It shows the role of units sent in summer

and autumn of 1941 from the Soviet Union in the expansion of partisan fighting in the east of Belarus. Examples are given to illustrate the participation of detachments and groups which were forced to move from the occupied territory of the BSSR to the western regions of the RSFSR in the creation together with local partisans of

new combat units and in the operations against Hitler invaders. The author introduces into the scientific circulation new data from documents of the National Archive of the Republic of Belarus.

Паступіў у рэдакцыю 31.03.2011 г.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ